

## Літаратура

1. Зімкувсія А. Оптимальная плотность почв различного механического состава: Сб. науч. тр. ЛитНИИЗа, 1987, Вып. 35. С. 29—36.

2. Барисоник З. В., Мусатов А. Г., Галаницкая О. И. // Докл. ВАСХНИЛ. 1989. № 1.

Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут

Паступіў у рэдакцыю  
26.11.90

УДК 631.3.001.4

Ю. В. ЧЫГАРОВ

## АЦЭНКА АГРАТЭХNІЧНАГА ПАШКОДЖАННЯ ГЛЕБЫ ПРЫ ТЭХNІЧНЫМ ДЭФАРМАВАННІ

Глеба з'яўляеца складанай адкрытай сістэмай і як кампанент біясфэры заходзіца ў настаянным масе і энергаабмене з навакольным асяроддзем.

У глебе як жывым арганізме бесперанына адбываюца розныя ўзаємадзеянні па прамых і адваротных сувязях. Гэтыя сувязі фарміруюць уласцівасці глебы і з'яўляюцца як бы індыкатарамі інфармацыйных паведамленняў аб яе стане. Сувязь паміж яе кампанентамі настолькі трывалая, што нязначныя змяненні адных з іх неизбежна вядуть да змянення другіх, а пры інтэнсіўных змяненнях — і ўсёй глебы ў цэлым. Устаноўлена, што з выхадам на палі цяжкай тэхнікі, павелічэннем норм хімічных утнашэнняў і адсутнасцю ў сельскагаспадарчай вытворчасці неабходнай культуры земляробства сучасная аграэкалагічныя сістэмы прыкметна адрозніваюцца не толькі ад сваіх прыродных біягеацэнозаў, але і ад аграэкалагічных сістэм 60—70-х гадоў.

Прыродныя біягеацэнозы заходзяцца ў настаянным змяненні і развіціці і ў той жа час характарызуюцца ўстойлівасцю паводзін, скардынаванасцю сувязей паміж кампанентамі. Устойлівасць стану біягеацэнозаў залежыць ад усталіванай структуры, відавой разнастайнасці і росту папуляцыі. Стан прыродных біягеацэнозаў больш устойлівы, чым культурных (аграэкасістэм), паколькі апошнія характарызуюцца парушанай структурай глебы і нязначнай разнастайнасцю відаў [1].

Под устойлівымі паводзінамі біяцэнозу (прыроднага і культурынага) разумеем такі яго стан, да якога ён самадвольна варочаецца, будучы выведзены з яго зневінні ўздзеяннямі [2]. Страты ўстойлівасці прыродных і культурных біягеацэнозаў прыводзіць да змянення мясцовай фауны, расліннага свету і мікраклімату. Адбываеша разбалансаванне ўстойлівых сувязей больш буйных (прыродных і штучных) экасістэм, а значыць, і змяненне жыццядзейнасці біясфэры.

Аграэкалагічныя сістэмы з'яўляюцца складанымі, складзенымі з дзвюх падсістэм — тэрмадынамічных (несамарэгулюемых) і жывых (самарэгулюемых).

Асноўнымі кампанентамі тэрмадынамічных падсістэм з'яўляюцца вада, атмасфера, мінералы глебы, штучныя і арганічныя ўгнісанні, а самарэгулюемых падсістэм — расліны і жывыя арганізмы. Абедзве падсістэмы іспарыўна звязаны паміж сабой.

Кампаненты тэрмадынамічнай падсістэмі вызначаюць фізіка-механічныя уласцівасці глебы, а кампаненты самарэгулюемай характарызуюць стан фітацэнозу, зоацэнозу, мікробанэнозу. Жыццядзейнасць апошніх істотна залежыць ад функцыянараўнікі тэрмадынамічных падсістэм, у прыведзеніі ад аграфізічнага стану і т.б.

Як ведома, устойлівіць тэрмадынамічных сістэм характарызуюцца мінімумамі свободнай энэргіі і максімумам вільготнасці ўнутранай, у той час як самарэгулюемых сістэм, індывідуальны, устойлівы стан захоўваюць

пры максімальнай велічыні свабоднай энергіі і мінімуме энтрапіі.

Пераход да раўнавагі аграесцэмы — даволі складаны працэс, бо аб'ядноўвае дзве прынаглых тэндэнцыі: переход да ўстойлівай раўнавагі самарэгулюемых і несамарэгулюемых кампанентаў.

Калі ў працэсе механічнага дэфармавання глебы хадавымі апаратамі несамарэгулюемая падсістэма набывае мінімум свабоднай энергіі, то яна пераходзіць ва ўстойлівы стан. У новым стане з прычыны мінімуму свабоднай энергіі яна не можа выконваць работу, а значыць, і упльывае на працэс разуцьчынення глебы і павышэння яе біялагічнай актыўнасці.

Са зніжэннем біялагічнай актыўнасці глебы змяншаецца энергія, якая назапашваецца ў жывых (самарэгулюемых) падсістэмах, што прыводзіць для змяншэння багацця відаў, колькасці асобін, зніжэння ўраджаю і г. д. Такім чынам, эвалюцыя самарэгулюемых сістэм залежыць ад наступлення энергіі са зовнешняга асяроддзя (механічнага ці кліматычнага ўздзеяння).

Павелічэнне інтэнсіўнасці механічнага ўздзеяння на глебу прыводзіць да росту энтрапіі ў аграесцэтыме. Жывыя арганізмы процідзейнічаюць нарастанню энтрапіі ў выніку таго, што знаходзяцца ў стане бесперанынага абмену энергій, рэчывам і інфармацыяй з навакольным асяроддзем. Аднак пры павелічэнні і неспыненні зовнешнай нагрузкі механизм самаарганізаціі жывой падсістэмы можа адмовіць, энтрапія дасягне максімуму і сістэма можа разбурыцца. Для захавання ўстойлівага стану аграесцэтымы неабходна ведаць, якім градыентам энергіі павінна залодаць сістэму, каб выконваць работу з мэтай папярэджання тэрмадынамічнай раўнавагі, што можа ўзнікнуць у выніку механічнага ўздзеяння на глебу з боку сельскагаспадарчых машын і прылад.

Вялікую ролю ў жыццяздзейнасці самарэгулюемых падсістэм адыгрывае паветраабмен («дыханне» глебы). Развіццё каранёвай сістэмы і іншыя глебавыя працэсы адбываюцца ў аэробных умовах. У глебавым паветры пры нормальнай аэрацыі ў дзесяткі разоў больш вуглякіслага газу, чым у атмасферным. Каранёвая сістэма і мікробацэноз у працэсе дыхання інтэнсіўна наглынаюць кісларод. У пераўчыненай глебе адбываюцца паруніэнне газаабмену ў глебавым паветры. Пры гэтым колькасць кіслароду можа падаць да дзесятых долей працэнта, а вуглекіслаты — павялічвацца да дзесяці і больш аб'ёмных працэнтаў [3]. Такая суадносіны кампанентаў глебавага паветра адмоўна адбіваюцца на эвалюцыі жывой падсістэмы.

Устойлівасць любой аграекалагічнай сістэмы падтрымліваецца балансавай раўнавагай як складаючых: фітацэнозу, зоацэнозу, мікробацэнозу, несплавым і водным балансам, паветрапранікальнасцю і г. д. У сувязі з гэтым ва ўмовах інтэнсіўнага антраагенічнага развіцця можа ўзнікнуць як лакальная страта ўстойлівасці, звязаная з паруніеннем адзінкавай балансавай раўнавагі, так і комплексная.

Разглядзім, як упльывае працэс паветрапранікальнасці глебы на падвойчы аграекалагічных сістэм. Паколькі разглядаемыя экасістэмы з'яўляюцца адкрытымі, то змяненне энтрапіі такой сістэмы выражаецца сумай энтрапій, атрыманай унутры сістэмы,  $d_i S$  і энтрапіі, што наступае са зменай зваротнага ўздзеяння асяроддзе,  $d_r S$  [4]:

$$dS = d_i S + d_r S.$$

Будзем апраксіміраваць паверхню глебавага масіву некаторай аграекалагічнай сістэмы сукупнасцю ячэек  $\sum_{i=1}^m N_i = N$  (мадэль Ізінга) [5]. Няхай  $p_i$  — імавернасці знаходжання ячэек у станах з паветрапранікальнасцю  $B_i$  (велічыня безразмерная). Паветрапранікальнасць разглядуемага глебавага масіву

$$B = \sum_{i=1}^m p_i B_i \left( p_i = \frac{N_i}{N} \right), \quad (1)$$

прычым

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1. \quad (2)$$

у адпаведнасці з [4], энтралія разглядаемай сістэмы будзе

$$S = -K \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i, \quad (3)$$

дзе  $K$  — настаянная Больцмана. Выкарыстоўваючы метад пяпёўных множнікаў Лагранжа, памножым ураўненне (2) на  $(\alpha-1)$ , а (1) — на  $\lambda=\beta E$ , дзе  $\beta=1/KT$ ,  $T$  — тэмпература,  $\alpha=\text{const}$ ,  $E$  — ўнутраная энергія.

Шляхам нескладаных пераўтварэнняў, аналагічных [4], з атрыманых ураўненняў і судносін (3) знайдзем

$$S = \alpha K + \frac{EB}{T}. \quad (4)$$

У [6] устаноўлена, што паветрапранікальнасць глебы залежыць ад масы калёснай тэхнікі, колькасці праходаў, фізічных і геаметрычных уласцівасцей глебы і каляса.

$$B = B_0(1-H); \quad H = 1 - \exp(-\rho Mn/D^2ar), \quad (5)$$

дзе  $B$  — паветрапранікальнасць;  $B_0$  — паветрапранікальнасць агратэхнічна непашкоджанай глебы;  $P$  — нагрузкa на вось каляса;  $M$  — матэматычнае чаканне модуля дэфармациі глебы;  $a$  — праекцыя даўжыні лініі контакту на гарызантальную вось;  $r$  — радыус каляса,  $n$  — колькасць праходаў тэхнікі па следу,  $D$  — дысперсія модуля дэфармациі глебы. Параметр  $H$  характарызуе верагоднасць агратэхнічнай пашкоджвальнісці глебы.

Змяненне энтраціі культурнага біяцэнозу залежыць ад інтэнсіўнасці антранагенага ўздзеяння, у тым ліку і ад колькасці праходаў тэхнікі, г. зв.  $S=S(n)$ . Назапашванню антранагенных змяненняў у глебе (у тым ліку і змяншэнню паветрапранікальнасці) пропідзейнічаюць рэактыўныя функцыі аховы жывой падсістэмы, якая імкненца да прыроднай самааднаўляльнасці.

Аднак пры пастаянна дзеючым тэхнагенезе (з перагрузкамі, якія не-равышаюць дапушчальныя) можа адбыцца зніжэние прыродных замкнутых функцый самарэгулюемай падсістэмы, у выніку чаго наступае экстремальная сітуацыя. Пры гэтым аграэкалагічная сістэма губляе экалацічную раўнавагу ў лакальным ці агульнарэгіянальным маштабе. Велічыню  $ds/dn$  назавём інтэнсіўнасцю змянення энтраціі. Тады можна запісаць [4]:

$$\sigma = \frac{dS}{dn} = \frac{\partial S}{\partial B} \frac{dB}{dn} \quad (6)$$

і

$$\sigma = XI, \quad (7)$$

дзе  $X=\partial S/\partial B$  — сіла аэробнага патоку,  $I=dB/dn$  — аэробны паток. Сувязь паміж  $X$  і  $I$  звычайна выражается праз кінетычны каэфіцыент  $R$ :

$$I = RX, \quad (8)$$

дзе  $R$  з улікам (5) будзе

$$R = \frac{B_0 \Delta K T}{E} \exp(-\Delta n),$$


$$\Delta = \frac{PM}{D^2ar}.$$

У выпадку разгляду паводзін экасістемы як мнагамернага працэсу інтэнсіўнасць энтропіі будзе залежаць ад многіх экстэнсіўных пераменных, таму ў агульным выпадку

$$\sigma = \sum_{i=1}^m X_i I_i,$$

а сувязь паміж патокамі і сіламі будзе

$$I_i = \sum_{i,j=1}^m R_{ij} X_j,$$



Залежнасць паветрапранікальнасці глебы  
ад частаты механічнага ўздзеяння

дзе  $R_{ij}$  — кінетычныя каэфіцыенты. Падставіўны (8) у (7), атрымаем

$$\sigma = RX^2. \quad (9)$$

Прадыферэнцыраваўшы (9) двойчы на  $X$ , атрымаем

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial X^2} R < 0. \quad (10)$$

З суадносін (10) вынікае, што інтэнсіўнасць узрастання энтропіі мак-  
сімальная, т. зн. стан самарэгулюемай падсістэмы няўстойлівы. Значыць,  
няўстойлівым будзе і становінча аграекалагічнай сістэмы.

Такім чынам, парушэнне аэробнай раўнавагі ў глебе можа прывесці  
да страты ўстойлівасці экалагічнай сістэмы. У адпаведнасці з суадносі-  
намі (5), паветрапранікальнасць глебы будзе манатонна змяніца пры  
нажелічэнні частаты механічнага ўздзеяння і паставанні нагрузы  $P$  (рысунак). Функцыя агратэхнічнай пашкоджвальнасці глебы, ці вера-  
годнасць экалагічнай небяспекі,  $H$  таксама манатонна змяніеца па за-  
дадзеным інтэрвале ў залежнасці ад  $n$ . Эксперыменты паказваюць, што  
пісковая мяжа данічнай нормы ўнічыльнення глебы, якая захоўвае  
пармальныя аэробныя ўмовы, павінна адпавядаць  $H = 0,3 - 0,4$ . Далей-  
шое зліжэнне паветрапранікальнасці прыводзіць да прыкметнага змян-  
шэння росту раслін, затрымкі прарастання насення, гібелі мікраарганіз-  
май, няўстойлівага стану экалагічнай сістэмы.

Адзінчым таксама, што праблема пераўчыльнення глеб звязана  
не толькі з аднаўленнем урадлівасці глеб і павышэннем ураджайнасці  
сельскагаспадарчых культур, але і з пытаннем устойлівых паводзін агра-  
екалагічных сістэм.

### Summary

Soil subjected to mechanical deformation by farm tools should be the main object of studying an agroecosystem.

The agroecosystem is expressed as two subsystems (self-regulated and nonself-regulated), and on the basis of a thermodynamic approach a stability criterion of an agroecosystem is determined in the case of variable aerobic conditions.

## Літаратура

1. Заславский В. Г., Полуэктов Р. А. Управление экологическими системами. М., 1988.
2. Кацыгин В. В., Чигарев Ю. В. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. Минск, 1990. Вып. 33.
3. Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв. М., 1986.
4. Волькенштейн М. В. Биофизика. М., 1988.
5. Займан Дж. Модели беспорядка. М., 1982.
6. Чигарев Ю. В. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. Минск, 1990. Вып. 33.

*Беларускі інстытут механізацыі  
сельскай гаспадаркі*

*Паступіў у рэдакцыю  
26.11.90*

УДК 633.2.038 : 631.674.5

*М. М. ДАННЭКА, А. Г. ХАМЯКОУ*

### **РЭКАНСТРУКЦЫЯ СТАРАЎЗРОСТАВЫХ ПАШАУ ШЛЯХАМ ПАДСЯВАННЯ У ДЗЯРНІНУ БАБОВЫХ ТРАУ**

Даследаванні па распрацоўцы тэхналогіі падсевання насення бабовых траў у дзярніну сеяных лугоў, якія зараз зводзяцца, уперынню ў рэспубліцы правялі вучоныя БСГА [1].

Навукова-вытворчае аб'яднанне «Белсельгасмеханізацыя» ЦНДІ МЭСГ сумесна з БСГА распрацавалі сістэмульную машыну (сеялку) МД-3,6 для палоснага падсевання насення траў у дзярніну. Мы ў 1989—1990 гг. праводзілі даследаванні па падсеванні канюніны з данамогайэтай фрэзернай травянай сеялкі. Палівныя доследы закладзены 12 красавіка 1989 г. у калгасе «Красная плошча» Гомельскага раёна па сеяной пашы пятага года карыстання на дзярнова-падзолістай лёгкасуглінкавай тэбе. Аграфічнай характарыстыка ворнага гарызонта наступная: рН<sub>KCl</sub> 9, K<sub>2</sub>O — 24,5, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — 8,5 мг/100 г глебы, гумус — 2,6 %.

У складзе травастою пашы пераважала купкоўка зборнай (70 % ад ёй масы), а таксама нязначная колькасць гусляніцы лугавой, каласоўні-безаслюковага, разнатраўя. Злакавыя кампаненты травастою знаходзяліся ў старым генератыўным становішчы (дыяметр дзярновін 2—3 см, вышыня парасткаў 12—15 см, пачыльнасць асобін купкоўкі зборнай 20—25 1 м<sup>2</sup>).

Фрэзернай травянай сеялкай МД-3,6 у дзярніну падсевалі канюніну наступнай схеме (кг): перны варыянт — канюніна паўзуная (3), утрымаваная ў канюніне паўзуная (4), трэці — канюніна лугавая (4), чацверы — канюніна лугавая (5), пяты — уніесенне па стараўзроставай пашы з падсеваннем канюніны P<sub>60</sub>K<sub>60</sub>, шосты варыянт — уніесенне N<sub>100</sub>P<sub>60</sub>K<sub>60</sub>. Часлед уключаў варыянты як з арашэннем, так і без яго. Перад сеяльнай работай праправаванана з разліку 3 т/га ванны.

Сістэма ўніесення пашы: P<sub>60</sub>K<sub>60</sub> — фон, фосфарныя і калійныя ўніесеніі ўносяліся вясной у адзін прыём. Азотныя ўніесеніі на стараўзроставым равастою — 90 кг/га ўнослі за два разы: вясной при адрастанні траў 45 кг/га і пасля другога страўлівания пры пашавым выкарыстанні.

Выкарыстанне травастою ў год падсевання бабовых траў заключалялася ў чатырохразовым страўліванні, а на другі год — у чатырохразовым пры пачыльнасці 200 галоў дойнага статку на 1 га.

Вегетацыйны перыяд (красавік — верасень) у 1989 г. па вільгацезависімасці не дасягнуў сярэдняй шматгадовай величыні — 369 мм ападкаў: выпала 253,7 мм. Сярэдняя тэмпература паветра за вегетацыйны перыяд складаў 16,7 °C, што на 2,3 °C больш за сярэднюю шматгадовую. Адным з асноўных лімітуючых фактараў развіцця шматгадовых траў